

24. Выберыце з прапанаваных спалучэнні з адноснымі прыметнікамі.

1) дубовая бочка; 2) фінансавы дакумент; 3) павольны чалавек.

А) усе прыклады. Б) няма патрэбных прыкладаў. В) 1, 2. Г) 1, 3. Д) 2, 3.

25. У якіх словах з дадзеных націск служыць для адрознення граматычнай формы?

1) памяць – пámяць; 2) сталы – стáлы; 3) садáм – сáдам; 4) рúкі – рукí.

А) ва ўсіх словах. Б) няма патрэбных слоў. В) 1, 2. Г) 2, 3. Д) 3, 4.

26. Вызначце спалучэнне слоў, у якім дапушчана памылка пры ўтварэнні прыналежнага прыметніка:

1) матчына футра; 2) Миколін камп'ютар; 3) сестрына кніга; 4) ластаўкіна гняздо.

А) ва ўсіх спалучэннях дапушчана памылка. Б) няма патрэбных прыкладаў.
В) 1, 3. Г) 2, 4. Д) 3, 4.

27. У якім(-іх) сказе(-ах) на месцы пропуску паставіце двукроп'е?

1. Туман схаваў усё пад сваім покрывам _ поле, луг, возера, лес.

2. Ружы, маргарыткі, званочки, рамонкі _ усе кветкі пасадзіла Яніна на градзе.

3. Ні дождж, ні холад, ні слякота _ не маглi перашкодзіць нашаму падарожжю на малой радзіме.

А) ва ўсіх сказах. Б) няма патрэбных сказаў. В) 1. Г) 1, 3. Д) 2.

28. Дадзены назоўнікі на рускай мове: а) сверчок; б) парус; в) луна; г) майскі жук.

Падбярэце адпаведнікі на беларускай мове: 1) хрушч; 2) цвыркун; 3) ветразь; 4) месяц.

А) а-1, б-2, в-3, г-4. Б) а-2, б-1, в-4, г-3. В) а-2, б-3, в-4, г-1.
Г) а-3, б-4, в-1, г-2. Д) а-4, б-1, в-, г-3.

29. Суаднясіце пачатак і канцоўку народных выслоўяў.

1) раскажаш пра вераб'я, а ...; 2) упрасіўся на парог, а ...;

3) малады розум – палявы вецер: ...

а) і з печы не згоніш; б) бяжыць і гудзіць; в) перакажуць пра жураўля.

А) 1-а, 2-б, 3-в. Б) 1-б, 2-а, 3-в. В) 1-б, 2-в, 3-а. Г) 1-в, 2-а, 3-б. Д) 1-в, 2-б, 3-а.

30. Уважліва прачытайце народныя загадкі:

1. У маленькім гаршочку кашка смаченькая. 2. Шапачка маленькая, камізэлка нятканая, кафтанік рабенькі, ды ходзіць босенькі. 3. Рыбка бялява хвосцікам віяла, ласы ламала, горы стаўляла. 4. Белы, як снег, салодкі, як мёд.


Падбярэце адпаведныя адгадкі: а) цукар; б) касá; в) арэх; г) верабей.

Калі ў клеткі красворда па гарызанталі запішаце правільныя адгадкі, то ў выдзеленым вертыкальным радку прачытаеце адгадку на загадку:

Месяц убачыў – не забраў, сонца ўстала – падабрала!

А) 1-а, 2-б, 3-в, 4-г. Б) 1-б, 2-а, 3-г, 4-в. В) 1-в, 2-г, 3-б, 4-а.


Г) 1-г, 2-в, 3-а, 4-б. Д) 1-г, 2-б, 3-в, 4-а.



Арганізатар гульні-конкурсу «Буслік» –

Грамадскае аб'яднанне «Беларуская асацыяцыя «Конкурс»


220045, г. Мінск, вул. Яна Чачота, 16 тэл. (017) 375 66 17, 375 36 23
e-mail: info@bakonkurs.by https://bakonkurs.by/ https://конкурс.бел/



Гульня-конкурс па беларускай мове і літаратуры

«БУСЛІК-2020»

Чацвер, 20 лютага 2020 года



- працягласць работы над заданнем 1 гадзіна 15 хвілін;
- на кожнае пытанне маецца толькі адзін правільны адказ;
- на старце ўдзельнік атрымлівае авансам 30 балаў;
- кожны правільны адказ адзначаецца трыма, чатырма ці пяццю баламі; колькасць балаў, якія атрымлівае ўдзельнік, адказваючы на пытанне правільна, вызначаецца складанасцю пытання (10 лягчэйшых пытанняў – па 3 балы, 10 найбольш складаных – па 5 балаў, астатнія 10 – па 4 балы); складанасць пытання вызначаецца па колькасці ўдзельнікаў, якія правільна на яго адказалі;
- за няправільны адказ аднімаецца чвэрць балаў, прадугледжаных за дадзенае пытанне, у той час, як не даўшы адказу, удзельнік захоўвае раней набраныя балы;
- максімальная колькасць балаў, якую можа атрымаць удзельнік конкурсу, – 150, аднак аўтары задання не прадугледжваюць яго поўнага выканання ўдзельнікамі, у заданне гульні-конкурсу ўключаны пытанні, веды пра якія не прадугледжаны школьнай праграмай;
- карыстацца падручнікамі, канспектамі, справачнай літаратурай і электроннымі сродкамі забараняецца;
- самастойная і сумленая работа над заданнем – галоўнае патрабаванне арганізатараў да ўдзельнікаў конкурсу; пры парушэнні гэтых патрабаванняў удзельнікі могуць быць дыскваліфікаваны;
- пасля заканчэння конкурсу лісток з заданнем і чарнавік удзельнік забірае з сабой;
- вынікі ўдзельнікаў размяшчаюцца на сайце <https://bakonkurs.by/> праз 1–2 месяцы пасля правядзення конкурсу.

Заданне для вучняў 5-6 класаў

1. Якую літару ўставіце на месцы пропуску ў дадзеных словах: ам..німы, сін..німы, ант..німы, пар..німы?

А) а. Б) о. В) у. Г) ы. Д) э.

2. Падчас выканання творчага задання хлопчык успомніў, што дзядуля летам раскаваў, якую дапамогу ў прадказанні надвор'я могуць аказаць звычайныя жабы:

а) гучна квакаюць сярод дня – ...; б) вечарам доўга квакаюць – ...; в) калі маўчаць – ...

Дапамажыце хлопчыку ўзнавіць прыкметы надвор'я, выбраўшы правільны варыянт: 1) будзе добрае надвор'е; 2) будзе пахаладанне; 3) будзе непагодзь.

А) а-1, б-2, в-3. Б) а-2, б-1, в-3. В) а-2, б-3, в-1. Г) а-3, б-2, в-1. Д) а-3, б-1, в-2.

3. Колькі [а] у словах вершаваных радкоў Паўлюка Труса?

І здаецца зноўку –

еду я дадому

Пераведаць родных,

блізкіх, дарагіх...

А) 5. Б) 6. В) 7. Г) 8. Д) 9.

4. Колькі дзеясловаў ужыта ў вершаваных радках Надзеі Салодкай?

Заварожвае плынь, паўнаводнасць віруе,

Сонца сыпле святло на грабеньчыкі хваляў.

Што нясеш ты, Дзвіна, чым нязбытным чаруеш,

З веку ў век праплываючы з даляў у далі?

А) 3. Б) 4. В) 5. Г) 6. Д) 7.

5. Якія словы з прапанаваных маюць два склады?

1) Крычаў; 2) Жлобін; 3) Слуцк; 4) Глуск.

А) усе прыклады. Б) няма такіх прыкладаў. В) 1, 2. Г) 2, 3. Д) 3, 4.

6. Дадзены словы рускай мовы: а) банка; б) стакан; в) пуговіца; г) шутка.

Выберыце з наступных прыкладаў адпаведнікі беларускай мовы:

1) гузік; 2) слоік; 3) жарт; 4) шклянка.

А) а-1, б-2, в-3, г-4. Б) а-2, б-3, в-4, г-1. В) а-2, б-4, в-1, г-3.

Г) а-3, б-1, в-2, г-4. Д) а-4, б-2, в-1, г-3.

7. Колькі ўсяго санорных у словах сказа?

На лугах зіма туманы сушыць.

А) 0. Б) 3. В) 4. Г) 5. Д) 6.

8. Заблудзілася літара ў. Дапамажыце ёй знайсці сваё месца ў словах.

1) аквары..м; 2) ва..чаня; 3) па..ка; 4) ро..нядзь.

А) ва ўсіх словах. Б) няма патрэбных слоў. В) 1, 2. Г) 2, 4. Д) 3, 4.

9. Выберыце з дадзеных прыклады, у якіх выдзеленыя словы ўжыты ў пераносным значэнні: 1) *свінцовая хмара*; 2) *падзіва гары*; 3) *гарачае прывітанне*; 4) *глухі кут*.

А) усе прыклады. Б) няма патрэбных прыкладаў. В) 1, 2. Г) 2, 3. Д) 3, 4.

10. Колькі назоўнікаў у форме адзіночнага ліку жаночага роду ўжыта ў вершаваных радках Я. Янішчыц?

Прыедзь у край мой ціхі,
Тут продкаў галасы,
Тут беляя бусліхі і
Мудрыя лясы.

Хапае на Палессі
І сонца, і вады.
Што ні двор – то песня,
Што вёска – то сады.

А) 0. Б) 1. В) 2. Г) 3. Д) 4.

11. Дадзены прыклады: 1) булён; 2) гарадскі; 3) іпакоўня; 4) гулянка.

Выберыце слова, у якім «схавалася» назва расліны (літары не трэба перастаўляць).

А) няма патрэбнага слова. Б) 1. В) 2. Г) 3. Д) 4.

12. Вызначце правільна напісаныя дзеясловы:

1) падміргіваць; 2) дырыжытваць; 3) утойваць; 4) адказваць.

А) усе дзеясловы. Б) няма патрэбных дзеясловаў. В) 1, 2. Г) 2, 3. Д) 3, 4.

13. У форме якога склону ўжыты падкрэсленыя назоўнікі ў вершаваных радках А. Дзержынскага?

Пахне
хлебная скарынка
цёплым ветрыкам,
хваінкай,
летнім дожджыкам

грыбным,
дугам,
полем іржаным,
і асенняй пазалотай,
ды натхнёнаю работай.

А) у форме роднага склону. Б) у форме давальнага склону.

В) у форме вінавальнага склону. Г) у форме творнага склону.

Д) у форме меснага склону.

14. У народзе гавораць, што пасля 22 снежня дзень прыбывае на ... крок.

А) мышыны. Б) гусіны. В) салаўіны. Г) сабачы. Д) курыны.

15. Дадзены сказ: *На канцэрце мастацкай самадзейнасці дзяўчынка прыгожа праспявала песню*. Якія словы ў сказе з'яўляюцца дзейнікам і выказнікам?

А) на канцэрце праспявала. Б) мастацкай самадзейнасці. В) дзяўчынка праспявала.

Г) прыгожа праспявала. Д) праспявала песню.

16. У якім сказе з прапанаваных ёсць антонімы?

1. *Ад добрага не ўцякай, а ліхога не рабі*. 2. *Рана ўстанеш – многа зробіш*.

3. *Не вер, бо то звер: не ўкусіць, то служыць*.

А) ва ўсіх сказах. Б) няма патрэбнага сказа. В) 1. Г) 2. Д) 3.

17. Выберыце правільна напісаныя словы: 1) паднябессе; 2) рыззэ; 3) касета; 4) алля.

А) усе словы. Б) няма патрэбных слоў. В) 1, 2. Г) 2, 3. Д) 3, 4.

18. У якіх словах на месцы пропуску напішаце **ь** (мяккі знак)?

1) сядз..це; 2) падсыл..це; 3) заходз..це; 4) напруж..це.

А) ва ўсіх словах. Б) няма патрэбных слоў. В) 1, 3. Г) 2, 4. Д) 3, 4.

19. Выберыце з прапанаваных прыкладаў сінонімы слова *падман*:

1) хлусня; 2) падробка; 3) фальш.

А) усе прыклады. Б) няма патрэбных прыкладаў. В) 1, 2. Г) 1, 3. Д) 2, 3.

20. Які знак прыпынку неабходна паставіць на месцы пропуску ў сказе?

Выкананне правіл пажарнай бяспекі ... неабходная ўмова для захавання жыцця і здароўя.

А) коска. Б) коска з кропкай. В) двукроп'е. Г) шматкроп'е. Д) працяжнік.

21. Дадзена першая частка народных прыкмет:

а) *прышоў Пятрок – ...*; б) *прышоў Ілля – ...*;

в) *прышоў Барыс – ...*; г) *прышоў Міхал – ...*.

Выберыце з прапанаваных другую частку:

1) *усіх з поля паспіхаў*; 2) *апала два*; 3) *усё пагрыз*; 4) *апаў лісток*.

А) а-1, б-3, в-2, г-4. Б) а-2, б-1, в-4, г-3. В) а-2, б-4, в-3, г-1.

Г) а-3, б-4, в-1, г-2. Д) а-4, б-2, в-3, г-1.

22. Якія словы з дадзеных напісаны няправільна?

1) *зелянаваты*; 2) *мядаль*; 3) *феерверк*; 4) *дзяжурны*.

А) усе словы. Б) няма патрэбных слоў. В) 1, 2. Г) 2, 3. Д) 3, 4.

23. Адкажыце на пытанне ў лічылцы М. Пазнякова.

Тата ў садзе пасадзіў

Восем яблынь, восем сліў.

Вішні – тры, і грушы – тры.

Дзве чаршні на двары.

Я таксама не сядзеў,

А) дваццаць два і сорок два.

В) дваццаць чатыры і трыццаць.

Д) дваццаць чатыры і сорок восем.

А ваду насіў для дрэў.

Два, пад кожнае, вядры

Выліў я вады, сябры.

Падлічыце зараз толькі,

Колькі дрэў і вёдзер – колькі?

Б) дваццаць чатыры і дваццаць чатыры.

Г) дваццаць чатыры і сорок чатыры.